



Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!  
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ.

# наша СЛОВа.pdf



Першы год выданія

№ 2 12 студзеня 2022 г.

## Успомнім усё ад Палямона

2022 год беларускія ўлады абвясцілі Годам гісторычнай памяці і самі,магчыма,таго не разумеючы далі вялікія магчымасці грамадству па рэалізацыі самых розных праектаў у вобласці гэтай самай гісторычнай памяці.

Па-першае, гэты год павінен стаць годам адраджэння беларускага краязнаўства. Сёння краязнаўчыя агменьчыкі цепляцца ў розных рэгіёнах Беларусі і зусім не шчыльна пакрываюць яе мапу. Трэба раздудць гэтых агменьчыкі і стварыць нарэшце агульнанацыянальнае краязнаўчае таварыства. Мабыць: або сёлета, або ўжо ніколі.

Беларусы зрабілі ўнікальную работу - выдалі Біблію Ф. Скарыны, выдалі Берасцейскую Біблію, але так і не падышлі да выдання на беларускай мове "Гісторыі літоўскага народа" Тадара Нарбута. Толькі што Прэзідэнт сказаў: "Што ў Вялікім Княстве Літоўскім было літоўскае? Кнігі пісалі на нашай мове, той жа Статут. Землі ў асноўным былі беларускія, украінскія, трохі расейскія. Насельніцтва на 80 працэнтаў было нашае, славянскае". Тое ж можна спытаць адносна працы Нарбута: "Што там літоўскае?" Гэта наша беларуская гісторыя, якую мы не можам нават пачытаць.

Толькі што прызначылі новага дырэктара Вялікага тэатра Беларусі. Можа, з пяць разоў грамадскасць ужо ставіла перад гэтым тэатрам пытанне пра пастаноўку оперы Канстанціна Горскага "Маргер". Калі, як не сёлета, зрушыць гэтае пытанне з месца?

У свой час на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці было далёка больш за дзясятак ратушаў. Сёння няма ніводнай. І сёння ж ёсьць усё, каб аднавіць ратушу ў Лідзе. Дык чаму ў Год гісторычнай памяці не пачаць гэтае пытанне вырашаць?

І не толькі ад чыноўнікаў, а ад усяго грамадства залежыць - адбудзе кожны рэгіён Беларусі гэты год толькі падмелёўкай свежай фарбай некалькіх помнікаў часоў апошніх вайны ці будзе зроблена нешта важкае і значнае для пазначэння вехаў на ўсім нашым гісторычным шляху ад таго самага Палямона да нашага часу.

Станіслаў Суднік.

## Ён адкрыў многія імёны і невядомыя старонкі гісторыі

У Менску ў

Чырвоным касцёле 5 студзеня развітваліся з докторам філалагічных навук, прафесарам Адамам Мальзісам.

Святую імшчу па спачылым шаноўным прафесары Адаме Мальдзісе служыў арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусеўч. На святой імшы прысутнічалі вядомыя літаратары, гісторыкі, культуролагі, грамадскія дзеячы, вернікі розных канфесій.

- Адам Мальдзіс самааддана служыў беларускай

культуры, пашыраў веды пра гісторыю нашай Бацькаўшчыны і яе слынных дзеячаў, - прамовіў падчас святой імшы арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусеўч.- Ён быў католікам, і як свецкі вернік імкнуўся пашырыць веды пра першаасветніка Францішка Скарыну, пра фундатара



Чырвонага касцёла Эдварда Вайніловіча, назапашваючы інфармацыю пра іх.

(Працяг на ст. 8.)



## Беларускі народны каляндар на 2022 год

Народны каляндар - гэта сістэма сталых ці рухомых свят, прысвятаў, абрадаў, гульняў, звычаяў, што замацаваны ў быце і фальклоры. Уяўляе пераважна спалучэнне язычніцкай і хрысціянскай культуры. Гэта - фальклорны каляндар: ён складзены на аснове хранонімаў, якія зафіксаваны ў вуснай народнай творчасці беларусаў і ўключае традыцыйныя арыенцыры на сельскагаспадарчыя работы і адпачынкі ў гадавым, сезонным, месячным і іншых цыклах-рытмах. Утрымлівае традыцыйныя феналагічныя, метэаралагічныя, агранамічныя, астронамічныя, астралаўгічныя і іншыя каляндарныя веды, атрыманыя пераважна шматгадовым досведам.

У народных календарах на 2022 год прадстаўлены асноўныя святы і прысвяткі з кароткімі тлумачэннямі, прыкметамі і г. д. Дні (хранонімы), якія адзначаюць беларусы-католікі, выдзелены курсівам. У праваслаўных яны замацаваны за старым, юліянскім, календаром, што мае 13 лішніх дзён. Зорачкай /\*/ пазначаны святы "рухомай" царкоўнай пасхалі.

Умоўныя абазначэнні: *n* - панядзелак, *a* - аўторак, *c* - серада, *ч* - чацвер, *pt* - пятніца, *сб* - субота, *н* - нядзеля. Даў-жынка дня і моманты ўсходу і заходу сонца падаюцца для Менска. Больш падрабязна пра значэнне хранонімаў календара можна прачытаць у нашай кнізе "Беларускі народны каляндар" (Мінск, 2002).

### Студзень

**1. сб. Новы год.** ВКЛ перайшло на студзенскі стыль у 1550 г. Расія - з 1700 г. **Святой Багародзіцы Марыі.**

**6. ч. Першая, Посная куцця.** Перадкаляндная вячэра. "Які дзень, такі і год".

"Снег на куццю - грыбы на лета,  
Такая матчына прымета". Якуб Колас..

**Аб'яўленне Божае. Тры Карапі.** Католікі праводзілі маскаваны абраад "Тры каралі", або "Гэрроды".



**7. п. Нараджэнне Хрыстова.** Пачатак Каляд. "Ой, Калядакі, бліны-ладачкі...". Калядавалі. Насілі "зорку". Паказвалі батлейку. На Каляды праводзілі ігрышчы ("вадзілі казу", "жанілі Цярэшку", "пяклі кату", гулялі ў "Яшчура" і інш.).



**9. н. Сцяпан.** "На святога Сцяпана вышай слуга за пана".  
**Хрыничэнне Божае.**

**13. ч. Шчодрая куцця.** Пачатак Шчодрага тыдня. "Мароз, хадзі куццю есці".

**14. пт. Абразанне Гасподняе. Васілле.** Новы год па правасл. календары. "Сею, сею пасяваю, з Новым годам вас вітаю".

**18. а. Трэцяя, Галодная, Вадапосная куцця.** Апошнія дні Каляд. "Каляда ад'яджасе".

**19. с. Вадохрышча (Кшчэнне).** "Святое Кічэнне ваду ксціла..., свет ачысціла і ваду наверх пусціла", "На Вадохрышча завіруха - на Вялікдзень таксама".

**20. ч. Прывадохрышча** - заканчэнне Каляд. Пачатак **Малой вясельніцы** (да посту).

**24. пт. Аксіння.** "Аксіння дарогу перамяце, а корм падмяце". **Фядос.** "На Фядоса ўёлла".

**25. сб. Таццяна.** Свята студэнтаў. **Павел.** "Вее вецер - будзе вайна".

**31. пн. Апанас.** Гусінае свята. Свята свойскай жывёлы. "Хавай нос у апанасаўскі мароз".

### Люты

**1. а. Ігнат.** "На святога Ігната зіма багата".

**2. с. Грамніцы, Стрэчанне. Ахвяраванне Божае.** "Калі на Грамніцы нап'еца певень вадзіцы, то на Юр'я наесца вол травіцы", "Грамніца - хлебу палавіца...".

**5. сб. Агата.** Каровіна свята. "Хлеб і соль святой Агаты не пусціц бяды да хаты".

**6. н. Паўзіміца Аксіння.** "На Аксіні мяце". **Дарота.** "Па Дароце высахнуць хусты на плоце".


**11. пт. Ігнат.** "Ігнат Грамніцам рад".

**14. пн. Трыфан.** "На Трыфана зорна - вясна позняя". **Валянцін.** Свята закаханых.

**15. а. Грамніцы, Стрэчанне.** "Зіма з летам сустракала-ся...", "На Грамніцы палавіна зіміцы".

**18. пт. Агата.** Каровіна свята.

**24. ч. Улассе.** Свята жывёлы. "Аўлас на сыры лас". "На Валосага бліны пяклі ці аладкі, каб былі валы гладкі". **Мацей.** "На Мацяя дарога паше", "На Мацяя адліга - будзе мароз".



## Беларускі народны каляндар на 2022 год

26. сб. **Фаціння.** Заступніца ад хвароб.

Сакавік

2. с. \***Папяльцовая серада.**

4. пт. **Казімір.** "Святы Казімір дровы сякець".

6. н. \***Першая нядзеля вялікага посту.**

9. с. **Янка, Паўраценне.** Мядзведзь паварочваецца ў бярлозе на другі бок.

12. сб. **Рыгор.** "На святога Рыгора ідуць рэкі ў мора".

13. н. **Васіль Капальнік.** Са стрэх капае.

14. пн. **Аўдоцця Вясноўка. Гуканне вясны.** "На Аўдоцця голы бокі". (1.03 Новы год у мінулым, сакавіцкі каляндарны стыль).

15. а. **Хвядот.** "На Хвядота занос - усё сена знясе".

17. ч. **Вясновае раўнадзенства.** Усход 7.17, заход 19.18. Герасім Гракоўнік. "Герасім гракоў прыгнаў".

18. пт. \***Дзедава пятніца.**

19. сб. \***Масленыя Дзяды (Бабы).** "Дзяды не зналі бяды, а нашы ўнукі зазналі муки". **Святушка Юзафа.**

20. н. \***Рабы тыдзень, Малая вясельніца, Развітальны, Сырапусны тыдзень.** Тыдзень перад Масленіцай. Які добры дзень на Масленным тыдні, у той дзень ад Іллі сеялі лён. Дзяўчата вешалі "каладкі" нежанатым хлопчам.

23. с. \***Лысая серада.** Праталіны-зальсіны. **Янка, Паўраценне.** Мядзведзь паварочваецца ў бярлозе на другі бок.

24. ч. \***Блакітны чацвер.** Тумановы дзень. \***Крывы, Тлусты чацвер.**

19. сб. \***Зборава субота.** Абрад "споведзі дзежкі". **Язэн.** "Святы Язэн сярод посту шлюб дае прахвосту". "На Язэна пагода - год ураджайны".

20. н. \***Зборніца, Ізбор.** Адзін з варыянтаў Новага года/лета ў час прыняцця юліянскага летазлічэння. Пачатак збору ў поле. "А святы Ізбор - бяжысьць вада з гор".

22. а. **Саракі.** Свята птушак. Прылятае 40 выраяў. "Святыя Саракі ў поле саху валаклі". **Прыска.** "На святога Прыску праб'е лёд і пліска".

25. пт. **Рыгор.** "На Рыгора зіма ідзе ў мора". **Дабравешчанне, Звеставанне.** "І птушка гнязда не ўе". Прылёт буслоў. **Гуканне вясны.**

26. сб. **Міждабравешчыны** (да 7 красавіка). Забарона на "запасванне" кароў.

30. с. \***Уступная серада.** Каб урадзіў лён, мылі верацёны ці калаўроты, хадзілі ў карчму і пераскаквалі цераз пень **Аляксей Цёплы.** Дзень рыбалова. "На Цёплага Аляксея рыба ідзе на нераст, карова на верас, а бортнік на хвою".

Красавік

1. пт. **Дар'я Вясенняя.** Адбелвалі палотны.

4. п. \***Пачатак Храстовага тыдня.** Пяклі "храсты". **Засеўкі.** Абрад "жаніцьбы коміна".

5. а. **Арына.** "На Арыну сей капусту ў расадніках".

6. с. \***Серадапосце.** Выпякалі "храстцы". **Камаедзіца.** Свята мядзведзя. **Дабравеснік.** Пяклі пірагі "буславы лапы".

7. ч. **Дабравешчанне.** "Дабравешчанне без ластавак - халоднае лета". Абрад "Страла".

8. пт. **Благуста.** "На Благусту сей капусту".

9. сб. **Матрона.** "На Матрону шчупак хвастом лёд разбівае".

10. н. Пачатак \***Вербнага тыдня.** \***Вербніца, Пальмовая нядзеля.** "Не я б'ю, вярба б'e".



11. п. Пачатак \***Пахвальнаага тыдня.** "Дзікая качка яйцом пахвалицца".

14. ч. **Прабуджэнне хатніка. Мар'я.** Калі ў ясную ноч прыбываала вада, то суха будзе ў жніво на хлебнай ніве.


15. пт. \***Пахвальная пятніца.** Мыццё дзежак. **Палікарп.** Пачатак бясхлебіцы.

16. сб. \***Пахвальная субота.** Не грымелі кроснамі, каб гром не грымеў. **Мікіта.** "Калі на Мікіту крыгаход, то няма ні клёву, ні лову рыболовам".

17. н. \***Вербніца. \*ВЯЛІКДЗЕНЬ** (у католікаў).

18. Пачатак \***Белага, Вялікага, тыдня.** \***Чысты панядзелак.** Бялілі і мылі ў хаце.

19. а. \***Чысты аўторак.** Каб на людзей і "гаўядо" не напала "парша", трэба ўсё мыць.



## Беларускі народны календар на 2022 год



20. с. \***Дравяная жарсць.** Мыюць усё дравяное.
21. ч. \***Чысты чацвер.** Лазня. Абрад мыщца дзежкі. Пуд. "Пуд снег пужне". **Руф.** Руф рушыць снягі.
22. пт. \***Чырвоная, Велікодная, пятніца.** Сеялі гарох. **Арына.** "На Арыну сей капусту".
23. сб. \***Вялікая, Чырвоная, субота.** Фарбавалі яйкі. Канец Вялікага посту. **Зосім** - ахойнік пчол. **Андрэяна воч, Андрэй.** Ноч дзяўчай варажбы і чараўніцтва. **Юры.** (Новы год па задыяку). "Як зязюля закукуе за 12 дзён да Юр'я на "голы" лес, то не чакай ураджжаю і будзе хварэць жывёла". **Войцах.** "Святы Вайцеху выпускі жаўранка з меху".
24. н. \***ВЯЛІКДЗЕНЬ** (у праваслаўных). "Хрыстос уваскрос! - Сапраўды ўваскрос!" **Анціп** - ахойнік зубоў. **Свята Божай Міласэрнасці.**
25. п.. Працяг \***Велікоднага тыдня.** "Першы дзень піраг маюць, а сярэдні пагуляюць, а apoшні дзень выпраўляюць". Свята сена (Тураўшчына). **Марк.** "Дождж на Марка, дык зямля як шкварка".

### Травень

1. н. \***Праводная нядзеля.** "Ідзі, зіма, да Кучава, як ты нам надакучыла". **Кузьма.** "Май Кузьма з морквінай сустракае, а Пахом з гурком".
2. п. \***Радаўнічныя Дзяды.**
3. а. \***Радаўніца.** "На Радаўніцу да абеду пашуць, па абедзе плачуць, а к вечару скачуць".
4. с. \***Градавая серада. Праводны, Мёртвы, тыдзень.** "Пайшла зіма да Кіева, а лета нам пакінула".
5. ч. **Ляльнік.** Свята Лялі - дачкі Лады.
6. пт. **Юр'е.** Свята жывёлы. "Як дождж на Юр'я - хлеб будзе і ў дурнія". Абрад "Страла".
7. сб. **Алісей.** "Прыышоў Алісей - авёс пасей". **Бабскія розбрывкі.** Скокі жанчын і качанне па зямлі дзеля ўрадлівасці.
8. н. **Марк.** "Дождж на святога Марка - дык зямля, як шкварка". **Станіслаў.** "Сей лён на Станіслава - вырасце як лава". "Сей гуркі на Станіслава, калі сонейка

ласкава"

10. а. **Ярылавіца.** Свята Ярылы.
13. пт. **Якуб.** "На Якуба грэе люба".
14. сб. **Макарэй.** Абрады ля вады.
15. н. \***Міраносцы.** "На Міраносця п'яныі бабы цігаюць адна адну за валосця". **Барыс.** Апякун поля і жывёлы.
18. с. **Арына Расадніца.** Дзень высаджвання расады ў Паазер'і.
20. пт. **Антоній.** "На святы Антоній сей авёс для коней, а як удаваца дык і прадасца".
21. сб. **Іван Веснавы.** Апякун земляроба. "На Івана каласок, а на Пятра піражок".
22. н. **Мікола Веснавы.** Свята пастухоў. "Сей гуркі па Міколе, будзе ўсім даволі". **Алёна.** "Сей лён на Алену, будзе кашуля па каленам".
23. п. **Пачатак \*Пераплаўнага, Чарвілага, тыдня.** Не трэба садзіць, бо зядуць чэрві. **Зілот.** "Сей пшаніцу на Зілота, і яна будзе як злота".
24. а. **Макей.** "Мокра на Макея - і лета не прасушиць". **Кірыла і Мифод.** Калі дзень мокры - і лета будзе мокрае.
25. с. \***Градавая, Пераплаўная, серада.** Засцярогі ад граду і дажджу. **Епіфан.** "На Епіфана раніца ў чырвоным каштане, неба з барваю - гарачае лета".
26. ч \***Ушэсце.** Унебаўшэсце пана Езуса. Свята агляду жытага..
27. пт. **Сідары.** "Прыйшли Сідары - прыйшли і сіверы".
28. сб. **Пахом.** "Святы Пахом павее цяплом". "Садзі капусту на Пахом - будзеш насіць мяхом".
29. н. **Магдалена.** Зязюльку прысылае.
31. а. **Шэсць дзёй.** "Лён сей позні". **Канапелька Матруна.** "У зямлю махнула". **Фядот.** "Як на дубе апушка - у Фядота аўсу поўна кадушки".

### Чэрвень

2. ч. \***Ушэсце. Тры пакутнікі.** "Няма лета, але пасля іх не бывае зімы".
3. пт. \***Градабойны, Ледавіты дзень. Алёна, Ульяна.** Дзень ільну.
4. сб. **Васіліск.** "Ад Васіліска і салавей блізка".
5. н. Дзень Ефрасінні Полацкай. Хадзілі пакланіцца і абракацца. \***Сёмуха, Зыход Св. Духа.** Свята зелені.
7. а. **Ян.** "Рой перад Янам - пчаляр панам".
8. с. \***Градавая серада.**
9. ч. **Езус Хрыста, Найсвяцейшага і Вечнага Святара.** Абрад "Страла".
11. с. \***Сёмушныя Дзяды.** Духавая субота, Зялённая субота. Пераводунітая у праваслаўе.
12. н. \***Сёмуха, Тройца.** Культ продкаў і расліннасці. "Павядзём Куста пад гай зялёненъкі...".
13. п. \***Святы дух.** "На Духа будзе цёпла і суха". **Ерамей. Антоні.** "Антоні, аддай коні".
14. а. \***Конскі Вялікдзень.** Свята коней. **Юстын і Хары-**



## Беларускі народны каляндар на 2022 год

тон. "Юстын цягне ўверх каноплі, а Харытон - лён".

**16. ч. Лук'яні.** Паўднёвы вечер на Лук'яна - на добры ўраджай яравых. \*Божае цела, Дзяявітнік.

**20. п. Русальніца, Іван ды Мар'я.** Праводзіны вясны. "На Граннай нядзелі Русалкі сядзелі...". Летніе сонцестаянне (з 17.06 да 23). Даўжыня дня - 17.07. Усход - 4.38, заход - 21.45.

**21. а. Тодар.** "На Тодара раса - канапель паласа".

**22. с. \*Градабой, Серада Русаль.** Здабывалі з ясена святы агонь. Кірыла. Пачыналі касавіцу ў Паазер'і.

**23. ч. \*Дзяявітнік.** "Дзеўяць ягодзін на ветцы". Абліваха. **Нараджэнне Св. Яна Хрысціцеля, Купала.** "Дзень адбываўленне, ночы прыбаўленне". "Сонца грае". У старажытн. - Новы год/лета.



**24. пт. \*Дзевятуха.** Дзень ад навальніцы. **Найсвяцейшага Сэрца Пана Езуса.**

**25. сб. Ананрэй.** "Хто на Нуярэя пасее грэч, той будзе бліны печ".

**26. н. \*Русальчыны розыгры.** Засцерагаліся рос. Акуліна Грачышніца. Сеялі грэчку. **Задзярыхвост.**

**27. п. \*Пятроўка** да 11 ліп. Пятроўскі пост. Пятроўка-гладоўка.

**28. а. Амос.** "Прыйшоў Амос - цягне ўгору авёс".

**29. с. Ціхан.** "Пеўчыя птушкі заціхаюць". **Святых апосталаў Пятра і Паўла, Пятрок.** "Да Пятра зязульцы кукаваці". "Прыйшоў Пятрок - анаў лісток, прыйдзе Ілья - анадуць і два".

**30. ч. \*Дзясятнік.** "Дзясятнік гнаі возіць".

### Ліпень

**1. пт. \*Дзясятка.** "Косы точыць". "Жыта паспявае".

**6. с. Купалле.** Свята Сонца і кахання.

**7. ч. Нараджэнне Івана Прадзечы. Іван Купала.** "Учора была Купала, а сёння Іван".

**10. н. Самсон.** "На Самсона дождэж - сем тыдняў то ж". **Сем братоў.** "Сем братоў варожаць, колькі тыдняў пагоды".

**12. а. Святых першавярхоўных апосталаў Пятра і Паўла.**

Пятро. Свята заканчэння Купалля.

**13. с. Паўпяцтво.** Дзень талакі. **Сымон і Юда.** "На Сымана й Юды конь бацца груды".

**14. ч. Кузьма і Дзям'ян.** Свята кавалёў. "Святы Пятро жыта спеліць, св. Кузьма сярпы робіць, а св. Дзям'ян сена грабе".

**17. н. Андрэй.** "Авёс у світцы, а на грэчцы і кашулі няма". "Андрэй усіх мудрэй".

**18. п. Свята Месяца.** "Месяц гуляе".

**21. ч. Казанская. Пракоп.** "Пракоп бок прыпёк". **Данат.** "Святы Данат коскі точыць".

**25. п. Прокл.** Засцерагаліся вялікіх рос. **Якуб.** "На Якуба хлеба поўна губа".

**26. а. Гаўрылей.** Засцеражэнне ад граду. **Ганна.** "Снапы кладзе".

**29. пт. Афінаген.** Заціхаюць птушкі.

**31. н. Серпавіца, Шыпілінка** (пятніца перад Іллёю). Дзень "зазубрывацца" сярпоў.

### Жнівень

**1. п. Макрыны.** "Глядзі восень па Макрыні".

**2. а. Ілля.** Свята дажджоў і навальніц. "Ілля нарабіў гнілля", "Укінуў у ваду кавал ільду".

**4. ч. Мар'я.** "Магдалена - вады па калена".

**6. сб. Барыс Палікоп.** "Барыс і Глеб - паспеву хлеб". **Перамяненне Божае.**

**7. н. Ганны.** "Святы Ганны бабкі стаўляюць".



**9. а. Палікоп.** Паліць копы. **Панцеляймон.** Сцаляў ад хвароб галавы.

**11. ч. Лаўрын.** "На Лаўрына спяшай да млына".

**12. пт. Сіла.** Жыгта сей.

**14. н. Макавей, Першы Спас.** Свята маку і мёду. **Спасаўка.** Пост да 28 жніўня.

**15. п. Базыль.** "Базыль авечкам воўну дae". **Унебаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі. Прачыстая, Зельная.** "Прыйшла Прачыста - стала поле чыста".



## Беларускі народны каляндар на 2022 год

16. а. Антоны Віхравеі. *Рох.* "Кірмаш на паненак".
17. с. Еўдакія. Агуркі збірае.
19. пт. Прэабражэнне Гасподняе. Яблычны Спас. Свята садавіны.
23. а. Лайрэн - свята млынара.
24. с. *Баўтрамей.* "Св. Баўтрамей высылае буслоў па дзяцей". "Прышоў Баўтрамей - жыта на зіму сей".
27. сб. Міхей. Выспяваюць бруsnіцы.
28. н. Успенне Прасвятой Багародзіцы. Прачыстая. Свята ўраджаю.
29. н. Трэці Спас. Свята хлеба. Ян. "Ян на лета прыйшоў, а ўжо восень знайшоў".
30. а. Міроны Ветрагоны. "Пыл па дарозе гоняць, па прыгожым леце стогнуць".
31. с. Флор і Лайр. Свята коней. Арабінавыя дзень і нач. "Сухая" навальніца, даждж.

### Верасень

5. п. Лупа. "Сей на Лупа - будзе жыста купа".
7. с. *Баўтрамей.* "Жыста на зіму сей".
8. ч. *Нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі.* Другая Прачыстая. Багач. "Меншай Прачыста - канчай сеяць начыста".



10. сб. Мацей. Абаронца ад п'янства.
11. н. Калінавік, Усячэнне галавы Івана Прадзечы. Іван Крываўнік.
13. а. Кіпрыян. Журавель збіраецца ў вырай.
14. с. Сымон. Абраад "жанцьбы коміна". (Асенняе Навалецце з 1493 г.). Закрыванне зямлі. **Бабіна лета.** Узвышэнне Святога Крыжса. Узвіжанне.
19. п. Цуды, Міхал. "Міхал з поля спіхаў".
21. с. Багач, *Нараджэнне Божае Маці.* Свята заканчэння ўборкі зерневых. Засідкі.
24. сб. Асенняе раўнадзенства. Усход - 7.00, заход - 19.02. *Тадора.* "На Тадору ўсякае лета заканчваецца".
26. п. Стадроўскія Дзяды.
27. а. Узвіжанне. Свята закрывання зямлі на зіму. Гадзюкі - у кучу.

29. ч. *Святых Арханёлаў. Міхал.* "Калі на Міхала з поўначы вецер вее, то не май на надвор'е надзеі". Сіцыян. "Святы Сацыян да ляны пасцілаў".

### Кастрычнік


1. *Пакровы.* "Пакровы - зарыкалі дадому каровы".
2. н. *Зосім.* Журавіны на Зосіма ўздымаюцца - мароз на Пакровы ўдарыць.
3. п. Астап, Астаф'я. Прыкметы па ветру.
4. а. *Пранцішак, Францішак.* "На Пранцішка зярнят шукае ў полі мышка".
8. сб. *Сяргей.* Жалезны тыдзень.
9. н. Іван Шаптун, Іван Кураед, Багаслоў. Шапталіся свахі пра нявест.
14. пт. *Пакроў прасвятой Багародзіцы. Пакровы, Трэцяя Прачыстая.* Вясельная пара. "Свята Пакрова, пакры зямельку лісточкам, а галоўку - вяночкам". "Пакровы - заганяй у хлеў каровы". **Дзявоцкае лета** (па 21.10). Прымалі "у дзеўкі" сябровак.



21. пт. Трыфан, Пала гея. "Золкім ветрам вее". Зміцер.
25. а. Марцін - свята млынароў.
28. пт. *Сымон і Юда.* "Сымон з Юдаю працу ў полі канчаюць, хаты аглядаюць". **Параскева Пятніцкая.** Забарона на прадзеннне.
29. сб. Лонгін. Збавіцель ад хвароб вачэй.
30. н. *Паклоны.* Дзень адбівання паклонаў.
31. п. Лука. "Хто сее да Лукі, не будзе мець ні хлеба, ні муки". Дзень іканапісцаў. **Юльян** - ахойнік дзяцей.

### Лістапад

1. а. *Усе святыя.* Памінальны дзень.
2. с. *Задушны дзень. Дзяды.* Памінальны дзень. "Святыя дзяды, завём вас...".
4. пт. Казанская. Даждж ці снег.
5. сб. Асяніны, Змітраўская Дзяды.
8. п. Зміцер. "Да Змітра дзеўка хітра". Канец надзеі выйсці замуж у гэтым годзе.



## Беларускі народны каляндар на 2022 год

9. а. **Тодар.** "На Тадора поўна камора".  
 10. с. **Параскі.** Апякунка жанчын і рукадзелля.  
 11. ч. **Настуся.** "Настуся стрыжэ авечкі". **Марцін.**  
 "Мядзведзь кладзеца ў бярлогу".  
 12. пт. **Артошка.** Пачатак прадзення.  
 14. н. **Кузьма-Дзям'ян.** Апякун земляробства, кавалёў і вяселля.  
 21. пн. **Міхайлаў дзень.** Абаронца ад грому. Мядзведзі ідуць у спячку.  
 22. а. **Матрона.** "З Матроны становіцца зіма".  
 24. ч. **Хвёдар Студзянец.** "Хвёдаравы вятраты галоднымі ваўкамі скуголяць".  
 25. пт. **Іван Міласцівы.** Дзень падарункаў. **Кацярыны.**  
 "Кацярына забрала лета".  
 27. н. **Юстыніян.** Апякун плоднасці і дзяцінства. **Першая нядзеля Адвэнту.** **Пачатак перадкалянднага посту.**  
 Піліп. Пярэдадзень Піліпаўскага посту (да 7 студзеня).  
 28. п. **Піліпаўка** - перадкаляндны пост.



29. а. **Мацей.** "На Мацея зіма пацее".  
 30. с. **Андрэй.** Дзяячоце свята.

### Снегань

4. н. Увядзенне ў храм Прасвятой Багародзіцы. Водзяцца ваўкі. **Барбара.**  
 5. п. **Пракоп.** **Савы.** "Барбара мосціць, Сава цвікі войстрыць, а Мікола прыбывае".  
 6. а. **Матрыхваны.** Не пралі. **Мікола.** "Хвалі зіму па Міколе".  
 7. с. **Кацярыны.**  
 9. пт. **Юр'я Зімовы.** "Юра мосціць". **Ганны.** "Ад Ганны да Каляд два тыдні і два дні".  
 13. а. **Андросы, Андрэйкі.** Варажылі.  
 14. с. **Навум.** "Наставіць на вум".  
 17. сб. **Варвары.** "Мікола і Варвара noch урвали". "Варвара noch урвала, а дзень надтачыла".  
 18. н. **Сава, Міколін бацька.** "Сава мосце, а Мікола гвоздзе".  
 19. п. **Мікола Зімовы.** "Без Міколы не бывае ні зіма, ні лета". "Мікола марозам гвоздзіць". **Зімовасонца-стаянне** з 19.12 да 22.12. Усход 9.25, заход 16.49.  
 22. ч. **Ганны.** "Ганкі - сядайце на санкі".  
 24. сб. **Посная куція. Вігілія.** Пачатак Каляд (да 6 студз.).  
 25. н. **Спрыдон Сонцеварот.** **Божае Нараджэнне.**  
 26. п. **Сцяпан.** "Кожны сабе пан".  
 30. пт. **Святой Сям'і.**  
 31. сб. **Марк.** "Марка да Варка - няхай будзе парка". **Багамая куція. Шчадрэц. Сільвестр.** Варажылі дзяўчатаи.

Паводле Алеся ЛОЗКІ.

## НЕМАЎЛЯ І ТРЫ КАРАЛІ (ЧАТЫРЫ СВЕЧКІ)

Каторы вечар на дварэ  
Слаты ѹ бязладнасць -  
Зіма заўчастна растае,  
Але панадна

Чатыры свечкі на стале -  
Вянок каляндны -  
Гараць, і мне ўваччу ўстае  
Сюжэт спагадны.

Як з далечных краёў зямлі  
Скрозь навальніцы  
Імкнуліся тры каралі  
На чаломбіцце  
Да немаўляці, а калі

Паспелі быццам,  
Яму пакорна аддалі  
Свае сталіцы.

І зорка іх штогод вядзе  
У хлеў авечы,  
Дзе светла пасміхнуўся ў сне  
Сын Чалавечы.  
Яснеюць душы ў тым святле -  
Прад Збаўцам вечным,  
Таму чатыры настале  
Зіхцяцца свечкі.

Зміцер Захарэвіч.



Ілюстрацыя - "Тры каралі" (А. Сільванович, 2020 г.)



## Ён адкрыў многія імёны і невядомыя старонкі гісторыі

(Заканчэнне. Пачатак на ст. 1.)

- З жыцця пайшоў чалавек, які назаўсёды застанецца ў памяці нашай нацыі і нашага народа, - прамовіў на развітанні былы калега Адама Мальдзіса Уладзімір Георгіевіч Кароткі. - Ён стварыў свой духоўны манумент. Ён адкрыў многія імёны, многія старонкі гісторыі, якія былі недаступныя іншым у сілу чалавечай слабасці, недахопу таленту і працавітасці. Светлая яму памяць!

- Наш брат, шаноўны прафесар Адам Мальдзіс падтрымліваў святароў, ён сябраваў з айцамі Янам Матусевічам і Аляксандрам Надсанам, дапамагаў Чырвонаму касцёлу ў падрыхтоўцы гісторычнай і культурнай інфармацыі, - прамовіў айцец Сергій Гаек.



- Я ведала Адама Іосіфавіча некалькі дзясяткаў гадоў, - падзялілася ўспамінамі куратар бібліятэкі імя А. Міцкевіча Галіна Фёдараўна Івуць. - Спачатку я працавала з ім у Навукова-асветніцкім цэнтры Ф. Скарыны, потым мы працавалі разам у адным кабіненце ў Інстытуце культуры Беларусі ў аддзеле міжнароднай і соцыякультурнай дзейнасці. Для яго гэта было вельмі важна, бо гэта быў працяг працы ў Скарынаўскім цэнтры.

Адам Іосіфавіч быў вельмі рулівым чалавекам, які скардзіўся толькі на адно, што ў сутках толькі 24 гадзіны. Яму не хапала часу. Ён хацеў напісаць свае кнігі, успаміны.

Да яго было шмат хадакоў: прыходзілі людзі па рэцэнзіі, кансультатацыі. Гэта быў унікальны чалавек у Беларусі, якога ведаў увесы сусвет. У яго была вельмі добрая памяць, ён памятаў, хто ўзначальвае беларускія суполкі ў Амерыцы, у Вялікабрытаніі, Канадзе і іншых краінах. Ён не гнаўся за зямнымі багаццямі, а ўсё жыщё збіраў багацце духоўнае."

Адам Мальдзіс пахаваны на сваёй малой радзіме, на Астравеччыне.

**Эла Дзвінская,  
фота аўтара.**

## Верны паслядоўнік навукова-асветніцкіх традыцый Ф. Скарыны застанецца ва ўдзячнай памяці нашчадкаў

Беларуская культура панесла вялікую страту. На 90-тым годзе жыцця скончыў свой зямны шлях вядомы літаратуразнавец, доктар філалагічных навук, прафесар Адам Іосіфавіч Мальдзіс.

"Адораны ад Бога вясковы хлапчук змог вырасці ў энцыклапедычна падрыхтаванага, шырокая прызнанага ў свеце навукоўца, рознавакова раскрыць свой талент літаратара, публіцыста, асветніка, культурнага дзеяча нашай краіны, - пісаў пра шаноўнага прафесара Генадзь Кісялёў. - Творчая актыўнасць стала выяўляцца ў будучага літаратуразнавца яшчэ са школьніх гадоў,

калі юнак з вёскі Расолы ў Астравецкім раёне, дзе ён нарадзіўся 7 жніўня 1932 года ў сям'і земляроба, пачаў дасылаць свае верши і допісы ў мясцовыя газеты. У 1951 годзе, пасля заканчэння Астравецкай сярэдняй школы, Адам Мальдзіс паступіў на аддзяленне журнастыкі філфака БДУ. Пасля вучобы ў БДУ Адам Мальдзіс трох гадоў працаваў адказным сакратаром раённай газеты ў Радашковічах.

У 1959 годзе ён паступіў у аспірантуру пры Інстытуце імя Янкі Купалы АН Беларусі і засяродзіўся на вывучэнні беларуска-польскіх літаратурных узаема-



сувязяў XIX стагоддзя. На гэту тэму ён паспяхова абра-  
раніу у 1963 годзе кандыдацкую дысертацыю. З інсты-  
тутам літаратуры звязана больш трэццаці гадоў на-  
пружанай працы А. Мальдзіса як літаратуразнаўца,  
даследчыка і папулярызатора, навуковага кірауніка-  
арганізатора, а пазней стваральніка і перашага дырэк-  
тара Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтра імя  
Ф. Скарыны, заснавальніка і ганаровага старшыні  
Грамадскага аб'яднання "Міжнародная асацыяцыя  
беларусістаў".

Адам Мальдзіс прымаў чынны ўдзел як у напісанні  
акадэмічных гісторый беларускай літаратуры (за што ў  
1980-тым годзе быў заслужана ўганараваны Дзяржаўнай  
прэміяй Беларусі), так і ў выкананні Скарынаўскай пра-  
граммы, распрацаванай напярэдадні 500-годдзя з дня нара-  
джэння беларускага першадрукара і асветніка. Надзвычай  
грунтоўнае даследаванне "На скрыжаванні славянскіх  
традыцый" 1980 г. атрымала міжнароднае прызнанне і  
заслужана прынесла аўтару высокую ступень доктара  
філалогіі.

А. Мальдзіс пачынаў свае пошуки як захоплены і  
апантаны даследчык літаратуры XIX стагоддзя. Яго кніга  
"Творчае пабрацімства" (1966) пра беларуска-польскія  
літаратурныя сувязі была па-сапраўднаму наватарскай,  
адкрыўальніцкай. У ёй было мноства фактаў, здабытых у  
айчынных і польскіх архівах. Кніжка "Падарожжа ў XIX  
стагоддзі" (1969) стала настольнай для ўсіх, хто цікавіцца  
культурнай спадчынай. У ёй былі пададзены яскравыя  
партрэты пісьменнікаў, музыкаў, падарожнікаў, дзеячаў  
вызвольнага руху.

Адам Іосіфавіч паходзіў са збеларушчаных у даўнія  
часы літоўцаў Астрэвеччыны. Адам Мальдзіс спрабаваў  
сябе і ў белетрыстыцы. Яго аповесць "Восень пасярод  
вясны" (1984) была паастаўлена як п'еса ў Барысаўскім  
тэатры.

Бліскучай і арыгінальнай у жанравых адносінах  
стала яго кніга "Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Карапке-  
віча" - сплаў мемуарыстыкі, эсэйстыкі і літаратуразнаўства.

У кнізе "Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі"  
(2001) Адам Мальдзіс стварыў партрэты магнацтва, шлях-  
ты, мяшчанства і сялянства, расказваў пра грамадскае і  
семейнае жыццё, матэрыйальную і духоўную культуру  
Беларусі XVIII стагоддзя.

Яшчэ адно шчырае захапленне Адама Мальдзіса -  
краязнаўства - рэалізавалася ў кнізе "Астрэвеччына - край  
дарагі..." і шматлікіх артыкулах па краязнаўстве. Блізкія  
па духу, па імкненні глыбей спазнаць родны край кнігі  
"Шляхі вялі праз Беларусь" (1980, сумесна з гісторыкам  
Валянцінам Грыцкевічам) і "Беларусь у люстэрку мему-  
арной літаратуры XVIII стагоддзя" (1982), якая ў 2001 годзе  
была перавыдадзена ў абліўленым выглядзе.

Тытанічным навуковым подзвігам Адама Мальдзі-  
са з'явіліся падрыхтоўка і выданне шасцітомнага біябі-  
ліяграфічнага слоўніка "Беларускі пісьменнікі", выда-  
зенага "Беларускай энцыклапедыяй" ў 1992-1995 гадах.  
Гэта была даўняя мара-задума Адама Мальдзіса. Дзякую-  
чы яго намаганням, была створана рэтраспектыўная  
картатэка па беларускай літаратуры (каля мільёна кар-  
так). Яна лягла ў аснову ўнікальнага энцыклапедычнага



даведніка, які змяшчае неацэнную інфармацыю пра амаль  
1200 пісьменнікаў Беларусі XII-XX стагоддзяў.

Далёка ў свеце ведалі Адама Мальдзіса як пры-  
знанага паўпрада беларускай культуры. Ён удзельнічаў у  
рабоце шматлікіх міжнародных форумуў навукоўцаў,  
з'ездах славісташ, канферэнцыях, сімпозіюмах,  
"круглых столах". Яго змястоўныя даклады і выступленні  
гучалі ў Вільні і Варшаве, Лондане і Сафіі, Рыме і Венецыі,  
Берліне і Парыжы, Празе і Браціславе, Нью-Ёрку і Токіа.  
Агульнапрызнана і прамоўніцкае майстэрства Адама  
Мальдзіса, выдатнага лектара-прапагандыста беларускай  
літаратуры, нацыянальной культурнай спадчыны.

Яго шматлікія дзеянасць і творчасць мела эн-  
цыклапедычны характар. Шмат каму ён дапамагаў: кан-  
сультаваў, рэцензаваў, рэдагаваў, выступаў апанентам на  
абароне дысертацый і г.д. Без дапамогі Адама Мальдзіса  
не абышлося стварэнне Музея беларускага кнігадрукава-  
ння ў Полацку.

Яго ініцыятывы і намаганні дапамаглі стварыць  
унікальную бібліятэку Скарынаўскага цэнтра (самавітая  
тамы "Альбаратэнкі", "Вяртання"), штотэмсачны бю-  
летэн "Кантакты і дыялогі". У апошнія дзесяцігоддзе  
Адам Іосіфавіч працаваў у рэдакцыі газеты "Голас Радзі-  
мы", даследаваў жыццёвую шляхі нашых суайчыннікаў у  
замежжы. У сталым веку шмат працаваў ён і дома.

Чынны ўдзел браў слынны літаратуразнаўвец у  
падрыхтоўцы да святкавання 500-годдзя беларускага  
кнігадрукавання ў 2017 годзе.

Пісьменніца Людміла Рублеўская назвала Адама  
Мальдзіса Чалавекам Адраджэння.

"Кнігі доктара філалогіі даўно выйшли за межы  
літаратуразнаўчых пошукаў, - напісаў у прадмове да  
кнігі "Ад Скарыны і Фёдарава - у XXI стагоддзе" Але́с Карлюкевіч. - Жаданне вучонага разгледзець мінуўшчыну  
праз літаратурныя помнікі, праз артэфакты прыгожа-  
га пісьменства, што ў розны час ствараліся на тэрыто-  
рыі Беларусі, прывяло да будаўніцтва сістэмнага  
ведення пра ўплывы на далейшае літаратурнае і  
культуране развіццё народа і нацыі, краіны".

Ва ўдзячнай памяці нашчадкаў застанецца навеч-  
на верны рыцар навукі і пісьменства, паслядоўнік навуко-  
ва-асветніцкіх традыцый Ф. Скарыны, сапраўдны энцы-  
клапедыст Адам Іосіфавіч Мальдзіс.

**Падрыхтавала Э. Дзвінская.**



*Страна*

## Вялікі беларус Адам Мальдзіс

Не стала вялікага беларуса Адама Мальдзіса. Пісменніка, літаратуразнаўца, гісторыка, краязнаўца, перакладчыка, доктара філалагічных навук, прафесара, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа.

Не стала нашага архівіста, настаўніка, энтузіяста. Для беларускай культуры і літаратуры ён адзін зрабіў безліч адкрыццяў і даследаванняў, напісаў тысячы артыкулаў пра дзеячаў беларускай літаратуры, мастацтва і культуры XIX-XX стагоддзяў.

Дзяяконы Адаму Восіпавічу, мы шмат цікавага і новага даведаліся пра жыццё і творчасць Яна Чачота, Яна Баршчэўскага, Вінцэя Кааратынскага, Уладзіслава Сыракомлі, Станіслава Манюшкі, Аляксандра Ельскага, Ігната Дамейкі, Адама Плуга, Агінскіх і многіх-многіх іншых асобаў нашай Бацькаўшчыны. У 1969 годзе з друку выходзіць яго ўнікальная кніга нарыйсава "Падарожжа ў XIX стагоддзе", якая адразу стала рарытэтным выданнем.

Потым былі новыя даследаванні і новыя кнігі: "Традыцыі польскага Асветніцтва ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя", "На скрыжаванні славянскіх традыцый", "З літаратуразнаўчых вандраванняў", "Астравеччына, край дарагі", "Восень пасярод вясны", "Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Карагкеўчы" і многія іншыя.

Дзяяконы Адаму Мальдзісу, свет пабачылі кнігі асобных твораў Адама Міцкевіча і Язэпа Дылы, былі выдадзены "Біблія" Францішка Скарыны і "Статут Вялікага Княства Літоўскага". Ён пабываў у Ватыкане, сустракаўся з Папам Рымскім і гутарыў з ім. І саме галоўнае - дзяяконы намаганням Адама Мальдзіса, быў створаны ў Менску Нацыянальны навукова-асветніцкі цэнтр імя Францішка Скарыны, пра які прафесар шмат гадоў марыў.

Кіраўніцтва цэнтрам дало Адаму Мальдзісу магчымасць разгарнуць дзейнасць па вывучэнні беларускай літаратуры ў цеснай лучнасці з сумежнымі навукамі і навуковымі галінамі: этнографіяй, фальклорыстыкай, мовазнаўствам, тэксталогіяй, краязнаўствам. Доктар філалагічных навук заснаваў часопіс "Кантакты і дыялогі", у якім пачалі друкаўца матэрыялы даследаванняў Цэнтра, тэзісы дакладаў на тых міжнародных навуковых



канферэнцыях, якія праводзіліся па ініцыятыве Цэнтра.

У рамках Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтра імя Францішка Скарыны вялася дзейнасць па наладжванні сувязей з беларусамі за мяжой. Адам Мальдзіс узняў пытанне і пра вяртанне Беларусі вывезеных за яе межы культурных каштоўнасцей. Узначальваючы гэту справу, Адам Восіпавіч стаў прэзідэнтам Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, старшынём мемарыяльнай камісіі Саюза беларускіх пісьменнікаў, старшынём камісіі "Вяртанне" Беларускага фонду культуры і г.д.

У Адама Мальдзіса вучыліся літаратуразнаўству маладыя даследчыкі нашай літаратуры. Адам Восіпавіч і сам шчыра ўсім дапамагаў, раіў, падказваў. Ён даваў адказы ўсім тым, хто да яго звяртаўся з пытаннем ці просьбай па гісторыі беларускай літаратуры і культуры. У маім хатнім архіве захоўваецца шмат яго лістоў і паштовак. А ў 2012 годзе да маёй кнігі "Слонімскія падмуркі" Адам Восіпавіч напісаў добрую, шчырую прядмову, якую так і назваў "Слонімшчыне пашанцавала".

На вялікі жаль, пры жыцці яго праца не была належным чынам ацэнена, заўважана вялікімі чыноўнікамі, ды і ў поўнай меры не скарыстана. Хаты Адам Восіпавіч узнагароджваўся медалём і ордэнам Францыска Скарыны, медалём "100 гадоў БНР", польскімі ганаровымі адзнакамі, меў званне заслужанага дзеяча польскай культуры.

Смерць Адама Восіпавіча - вялікая страта для ўсёй беларускай творчай інтэлігенцыі, для нашай культуры і гісторыі. Вялікі беларус застанецца ў памяці ўсіх нас, хто яго ведаў, сябраваў і чытаў яго даследаванні.

**Сяргей ЧЫГРЫН.**



**Кантакты  
дыялогі**






## Выйшла з друку студэнцкая "Альтанка"

У Менску свет пабачыў другі выпуск паэтычнага альманаха "Альтанка". Альманах знаёміць чытачоў з паэтычнай творчасцю студэнтаў філалагічнага факультета Белдзяржуніверсітэта, якіх аб'ядноўвае літаратурны гуртак "Альтанка". Вершы маладых аўтараў прасякнуты рамантычнасцю і лірызмам, пачуццямі любові да беларускага краю, роднай мовы, хараства свету, перадаюць непасрэдны ўражанні і назіранні, увасабляюць жыццёва важныя сэнсы і ідеалы. Сярод аўтараў - маладыя паэты Алесь Адамовіч, Мікіта Варанцоў, Дар'я Вячэрка, Ксенія Вярынская, Аліна Данілава, Настасся Макоўчык, Яўгенія Пракапчук, Марыя Пятрэнка, Вікторыя Чарнуха, Марыя Шклляр і іншыя. Прадмову да выдання напісаў доктар філалагічных навук, прафесар Алесь Бельскі. Выход "Альтанкі" прымеркаваны да 100-годдзя БДУ і 90-годдзя з дня нараджэння былога дэкана філалагічнага факультета БДУ, прафесара Алега Лойкі. Дарэчы, першы выпуск "Альтанкі" быў надрукаваны ў 2011 годзе.

*Барыс Баль.*



## Фоталетапіс жыцця народнага паэта

Альбом, які выдадзены ў межах працы Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы, складаецца з дзімкаў, якія знаходзяцца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва, Беларускім дзяржаўным архіве кінафотафонадакументаў, Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, Літаратурнага музея Петrusія Броўкі, а таксама прыватных архіваў Уладзіміра Крука, Юрыйа Іванава, Анатоля Каляды, Генадзя Жынкова, Ніла Гілевіча. Глядзіш на вывіавы і адкрываеш свет, які выпеставаў класіка нацыянальнай паэзіі - бацькі Танка Іван Хведараўіч і Домна Іванаўна Скурко, хата, у якой нарадзіўся паэт (здымак 1945 года), сям'я Скурко на здымку 1916 года, Жэнія Скурко з сястрой Верачкай, Максім Танк з Рыгорам Шырмам і яго пляменнікам у Вільні ў 1937 годзе, здымкі часін Вялікай Айчыннай вайны...



*zviazda.by.*

## Калядная выставка створаных дзецьмі аброзоў адкрылася ў Свята-Пакроўскім саборы ў Гародні

У Гародні адкрылася калядная выставка намаляванных дзецьмі аброзоў, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Выставка працуе ў Свята-Пакроўскім кафедральным саборы, дзе прадстаўлена больш за 50 аброзоў. Усе яны створаны выхаванцамі дзіцячай іканапіснай студыі. Цяпер у студыі займаюцца 28 дзяцей, самаму малодшаму з іх 8 гадоў.



- Дзецям падабаецца гэтым займацца, хоць работа і вельмі карпатлівая. На напісанне аднаго аброза ідзе нямала часу, можа быць і месяц, і год. Важна захоўваць усе неабходныя патрабаванні, паколькі кожная дэталь на аброзе нешта сімвалізуе. Калі дзеці малююць аброзы, то ведаюць, што і для чаго выкарыстоўваецца, гэта значыць на занятках яны атрымліваюць і шмат інфармацыі, пра якую наўрад ці дзе-небудзь змаглі б даведацца, - расказала выкладчык студыі Дар'я Пестунова.

Ствараюць аброзы на розных матэрыялах - ад дрэва і тканіны да каменю. Важна строга выконваць пэўныя правілы, вытрымліваць паслядоўнасць этапаў.

- Гэта карпатлівая работа, якая патрабуе ўвагі, стараннісці, спакою ў душы, увагі да дэталей, а таксама глыбокіх ведаў. Але мне гэта падабаецца. Займаюся іканапісам ужо больш за 7 гадоў. Напісала каля 35 аброзоў, - расказала адна з выхаванак студыі Маргарыта Пятрова. Частка яе аброзоў захоўваецца дома, частка ў якасці падарункаў перададзена сваякам і сябрам. Цяпер дзяўчына ў асноўным піша імянныя аброзы з выявай апекуна або заступніка таго ці іншага чалавека.

Больш за тры гады займаецца ў студыі 11-гадовая Марыя Аляшук.

- Гэта вельмі цікавы занятак, хоць і няпросты. Трэба шмат ведаць, трэба ўмець працаваць з фарбамі, быць вельмі ўважлівай, - падзялілася яна.

Дар'я Пестунова адзначыла, што заняткі ў студыі садзейнічаюць творчаму развіццю дзяцей, развіваюць маторыку і ўважлівасць. Для многіх шлях у мастацкую школу пачынаўся менавіта праз іканапісную студию.

Усе работы можна ўбачыць у Свята-Пакроўскім кафедральным саборы да 14 студзеня.

*Кар. БЕЛТА.*



**Навіны Германіі**

## Германія спыніла пастаўкі ўзбраенняў Казахстану, пішуць СМИ

*Фото: Германія спыніла пастаўкі ўзбраенняў Казахстану з-за канфлікту ў краіне*

БЕРЛІН, 8 студзеня - РІА Навіны. Федэральны ўрад Германіі з-за канфлікту ў Казахстане спыняе пастаўкі ўзбраенняў у былу савецкую рэспубліку. Па інфармацыі нямецкага агенцтва дра, прыняты неабходныя меры для прадухілення экспарту такіх тавараў у Казахстан.

Летась было выдадзена 25 ліцэнзій на экспарт узбраенняў у Казахстан на агульную суму каля 2,2 мільёнаў еўра. Гэта параўнальная невялікія лічбы, тым не менш, улічаючы бягучую сітуацыю, "замарожванне экспарту мэтазгодна", прыводзіць дра слова крыніцы ў кабміне ФРГ.



Раней кіраунік Міністэрства ФРГ Марка Бушман асу-дзіў улады Казахстана за загад адкрываць агонь пры заду-шэнні беспарадкаў. Прэзідэнт Казахстана Касым-Жамарт Такаев у сувязі з сітуацыяй у краіне аддаў праваахоўным органам і войскі загад адкрываць агонь на паражэнне без папярэджання. Заяву Такаева трансляваў тэлеканал "Хабар 24".

Масавыя пратэсты ў Казахстане пачаліся ў першыя дні 2022 года - жыхары гарадоў Жанапзен і Актаў на заходзе краіны выступілі супраць двухразовага росту цэнаў на звадкаваны газ. Пазней пратэсты распаўсюдзіліся на іншыя гарады, у тым ліку на Алмааты, старую сталіцу і най-буйнейшы горад рэспублікі: там пачалося марадзёрства, баявікі нападалі на дзяржустановы, забіралі зброю. У адказ улады ўвялі надзвычайнае становішча па ўсёй краіне да 19 студзеня і пачалі контратэрарыстычную аперацыю. Па дадзеных ААН, падчас пратэстаў у Казахстане атрымалі раненні каля 1 тысячы чалавек. Па дадзеных МУС рэспублікі, загінулі 18 сілавікоў.

Раніцай 5 студзеня прэзідэнт Казахстана Касым-Жамарт Такаев адправіў у адстайку ўрад і ўзначаліў Савет бяспекі. На першым паседжанні Савета бяспекі пад сваім кіраўніцтвам Такаев ахарактарызаваў сітуацыю ў Казах-

стане як падрыў цэласнасці дзяржавы і паведаміў, што звярнуўся па дапамогу ў АДКБ "у пераадоленні тэрарыстычнай пагрозы". Рада калектыўнай бяспекі АДКБ прыняла рашэнне накіраваць у Казахстан калектыўныя міратворчыя сілы для нармалізацыі становішча ў краіне. Сёмага студзеня Такаев заявіў, што тэрарысты, у тым ліку прыбылія з-за мяжы, працягваюць супраціў, і паабяцаў знішчыць тых, хто не складзе зброю. Акрамя таго, прэзідэнт адзначыў, што ўсе патрабаванні грамадзян, якія выказваліся ў мірных формах, былі пачуты.

## Немцы-перасяленцы, якія живуць у Германіі - пра сітуацыю ў Казахстане

Этнічныя немцы з Казахстана, якія сёння пра-жываюць у Германіі, занепакоены сітуацыяй на радзіме. Асабліва трывожна тым, у каго засталіся там сваякі і сябры, але з імі няма сувязі ні па тэлефоне, ні праз інтэрнэт. Ніхто з перасяленцаў, з якімі ўдалося звязацца, не жадаў, каб у публікацыі былі названы іх імёны і прозвішчы: настолькі моцны страх за тых, хто застаўся на радзіме. Перасяленцы з Казахстана не жадаюць нашкодзіць бліzkім сваім выказваннямі.

**Ружа М.** не магла схаваць хваліванні і нават слёзы, распавядаючы, што не можа датэлефанавацца сваякам у Алмааты, не можа звязацца па інтэрнэце са сваёй школынай сяброўкай, з якой яны маюць зносіны ўесь час.

"Калі я ўбачыла, што людзей аbezгаловілі і што ў іх стрялялі, мянے ёсць ноч трасло, я не магла знайсці супакою. У нямецкіх СМИ ў самым пачатку падзеі было вельмі мала інфармацыі, затое расійскія тэлеканалы, якія многія рускамоўныя жыхары Германіі глядзяць, поўныя страшылак, ад якіх галава ідзе кругам. Мянене не дзівіць тое, што ўрад Казахстана адключыў інтэрнэт і тэлефонную сувязь, значыць яму ёсць што хаваць ад навакольнага свету. На відэароліках, якія нам удаецца знаходзіць у інтэрнэце, бачныя і чутныя пагрозы ў адрастых, хто іх здымае. Людзі баяцца, што іх заб'юць за тое, што яны сваімі відэаматэрыяламі жадаюць данесці праўду пра сітуацыю ў Казахстане", - мяркуе Ружа М.

**Кацярына Ф.** з Дзюсельдорфа: "Я не разумею, чаму людзей, якія выйшлі на мірныя пратэсты, раптам пачалі зваць баевікамі, бандытамі і тэрарыстамі. Людзі згалелі, народ стаміўся ад кланаў Назарбаева. Ён сам сышоў з палітыкі, а яго сваякі і набліжаныя працягваюць рабаваць уласны народ".

"Цэны растуць, усё даражэ, а добра жывеца толькі тым, хто ва ўладзе ці працуе на яе. Не ў адмыслова навучаных баявіках справа, як сцвярджае прэзідэнт Такаев у рэпартажах па расійскім тэлебачанні. Гэта канфлікт паміж карумпаванай уладай і згалелым народам", - лічыць Кацярына Ф. з Дзюсельдорфа.



**Андрэй П.** з Білефельда распавядае: "Нам удалося сцісла перамовіца па тэлефоне са сваяком па лініі жонкі, ён кажа, што ў Паўладары па вуліцах едуць танкі. Народ стаіць на галоўным пляцы і патрабуе, каб да яго выйшаў акім, але ніхто з акімата так і не з'явіўся і ніхто не жадае размаўляць з людзьмі. На мірных людзей наводзяць рулі аўтаматаў. Нам удалося літаральна пару хвілін пагаварыць са сваяком - і сувязь тут жа абарвалася. Зараз мы нервуемся: ці не арыштаваны наш сваяк за тое, што спрабаваў перадаць праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца ў яго горадзе? Я асабіста бачыў фатаграфіі ў інтэрнэце, як людзі, а сярод іх шмат жанчын, стаяць з плакатамі, на якіх па-казахску напісана, што яны - мірныя жыхары і пратэстуюць супраць падвышэння цэнаў і зглелення народа".

"Так, існуюць дамовы паміж Казахстанам і іншымі былымі савецкімі рэспублікамі пра падтрымку адзін аднаго і абароне, але, наколькі я разумею, гаворка пры гэтым ідзе пра вонкавыя ворагаў, а не пра права ўмешвацца ва ўнутраныя праблемы краіны. У выніку атрымліваецца, што адзін аўтарытарны рэжым падтрымлівае іншы, што ж цяпер народаў былога СССР не наканавана жыць ва ўмовах дэмакраты і сумленнай эканамічнай канкурэнцыі, пакуль ва ўладзе дзесяцігоддзямі знаходзяцца адны і тыя ж лідары?" - дзеліцца сумневамі Андрэй П. з Білефельда.

**Таццяна С.** з Баварыі лічыць, што сітуацыя ў Казахстане падобная да той, што была ва Украіне. "Мы, акрамя таго, што паказваюць па расійскім тэлебачанні, нічога не ведаем. Няма ні інтэрнэту, ні тэлефоннай сувязі з Казахстанам - ні мабільной, ні стацыянарной. Наши паведамленні па WhatsApp застаюцца непрачытанымі, пад паведамленнямі стаяць толькі галачкі, што яны дасланы, але не прачытаны, а значыць - не дашлі. Цяпер да нас даходзіць інфармацыя пра тое, што ў Казахстан прыбылі расійскія і беларускія вайскоўцы. Мы не ведаем, як да гэтага паставіцца, бо німецкія СМІ не любяць Пушціна і лічаць, што ён падтрымлівае ў Казахстане цяперашню ўладу, а не народ. Вось і цяпер у Казахстане ўладу спрабуюць захапіць правакатары, а пакутуе ад гэтага народ", - упэўнена Таццяна С.

**Уладзімір В.** з Берліна: "Па расійскіх тэлеканалах паказваюць і распавядаюць, што пад шумок пратэстай бандыты з кланаў пайднёвага Казахстана пранікаюць у шэрагі дэмантрантаў і падбухторваюць да гвалтоўных дзеянняў. Мне запомніліся кадры захопу алмаатінскага аэропорта. Людзі ўзброены бітамі і ідуць наперадзе, але як толькі з'яўляецца паліцыя, хаваюцца ўнатупе за спінамі бяззбройных мірных людзей. Па ўсім відаць, што гэта - добра арганізаваныя атрады баевікоў, якія выкарыстоўваюць мірныя дэмантрасці ў сваіх мэтах. А іх мэта - зрынуць кланы былога прэзідэнта Назарбаева, якія надоўга абкапаліся ва ўладзе".

"Наши знаёмыя і мая сям'я ўпэўнены, што людзі

стаміліся ад назарбаеўшчыны. У людзей няма грошай, усё падарожэла. Супернікі Назарбаева жадаюць разваліць дзяржаву. Сама дзяржава - моцная і дужая, але яна абараняе інтарэсы ўлады заможных. Украіну развалілі, Малдову развалілі знутры, спрабавалі гэта зрабіць у Арменіі і ў Азербайджане, зараз на чэрзе апынуўся Казахстан. Мы ўсе знаходзімся, што завецца, з боку, а што насамрэч адбываецца ў Казахстане, нам невядома. Пра гэта могуць казаць толькі відавочнікі падзей, з якімі ў нас няма ніякай сувязі", - лічыць Уладзімір В. з Берліна.



© Тетат Казахстанской погоды

**Аляксандр Д.** з Кёльна кажа, што "падвышэнне цэнаў на звадкаваны газ - зручная нагода для масавых хваляванняў". "Насамрэч людзі выходзяць на вуліцы, каб выказаць незадаволенасць уладай, якую яны гадамі ў сабе выношвалі. Людзям распавядаюць, што ў Казахстана вялікія багацці, нафта і газ, але народ нічога ад гэтых багаццяў не мае. Хто займаецца здабычай газу ў Казахстане? Уесь рынак звадкаванага газу знаходзіцца ў руках кампаніі, якая належыць зяцю Назарбаева, Цімуру Кулібаеву. Гэта кампанія адпраўляе казахстанскі газ у Расію на перапрацоўку, таму што Пуцін і Назарбаев пра гэта дамовіліся. Затым перапрацаваны газ вяртаецца ў Казахстан па высокіх цэнах", - тлумачыць Аляксандр.

"У мяне - устойліве адчуванне, што зараз улады Казахстана, спалохаўшыся прагэстаў, для дыскрэдытациі мірных дэмантрантаў выкарыстоўвалі правакатараў, якіх укаранялі ў іх шэрагі. Дзесьці я нават чытаў, што былі выпушчаны зняволеныя з турмаў - каб спрапакаваць пагромы і марадзёрства. А ў казахстанскай улады такім чынам з'явілася нагода звярнуцца да Пуціна для ўводу ў краіну расійскіх войскаў", - мяркуе Аляксандр Д.

Пры гэтым ён нагадвае, што "ні Расія, ні Беларусь не могуць служыць прыкладам урэгулювання падобных сітуацый мірным шляхам". У Казахстане, па меркаванні суразмоўцы, будзе яшчэ шмат ахвяр сярод мірнага насельніцтва, а пратэстуючых людзей прылічаць да баевікоў і тэрарыстаў: "Сцэнар у рэспубліках былога СССР - заўсёды адзін і той жа: ворага знайсці вельмі проста, як і задушыць яго рукамі сілавікоў, якія выступаюць у абарону існай улады". "Атрымліваецца замкнёны круг: народ пакутуе, але нічога змяніць да лепшага не можа", - рэзюмует Аляксандр Д. з Кёльна.

**Паводле СМИ.**

## Наши юбіляры

### "Эх, каб радкі мае ляталі, як тыя ластаўкі ўгары!"

Адзначыць юбілей самага старэшага пісьменніка горада Ліды Уладзіміра Васько сабраліся вучні 8 класа СШ № 1. Уладзіміру Гаўрылавічу Васько 2 студзеня споўнілася 85 гадоў. Імпрэза пад называй "Эх, каб радкі мае ляталі, як тыя ластаўкі ўгары!" прыйшла ў цёплай абстаноўцы, па-хатняму. Бо мерапрыемства было арганізавана таксама ў Доме, дзе жыў беларускі паэт Валянцін Таўлай. Такія сустрэчы, дарэчы, адбываліся часта і пры жыцці В. Таўлай ў гэтым жа, на той час драўляным, доме (хаце). Сёлетні юбіляр расказаў вучням пра сутнасць паняцця "паззія", пра пачуцці, якія павінны быць закладзены ў душы чалавека, пра майстэрства ў напісанні вершаў. З задавальненнем зачытаў свае вершы, якія ім былі нядаўна напісаны.

*Уладзімір Васько нарадзіўся 2 студзеня 1937 года ў вёсцы Ліпічанка Шчучынскага раёна. Скончыў Гарадзенскі педагічны інстытут імя Янкі Купалы. Працаваў у рэдакцыях шчучынскай (1959-1960), дзяржаваўскай (1967-1972) і лідскай (1972-2000) раённых газет. Уладзімір Гаўрылавіч - асаба даволі вядомая на літаратурнай Лідчыне (ды і не толькі Лідчыне). Амаль трыццаць гадоў ён аддаў працы ў "Лідской газете" (раней "Уперад"), у тыя ж гады быў кірауніком літаратурнага аб'яднання пры ёй (дарэчы, ён жа даў літаб'яднанню назыву - "Суквецце"). Як пісьменнік друкуецца ў раённым, абласным і рэспубліканскім друку. Пераможца конкурсу рэдакцыі газеты "Звязда" і Саюза пісьменнікаў Беларусі на найлепшае апавяданне. Выдаў кнігі паэзii "Прасветленасць" (1981), "На схілах берагоў" (1997), "Кругазварт жыцця" (2011), кнігі прозы "Лясная рапсодыя" (2013), "Зігзагі лёсу" (2017, аўтабіографічная кніга), кнігі паззія і прозы "Энергія душы" (2018), "На перавалах часу" (2021).*

Треба зазначыць, што, нягледзячи на сталы ўзрост, У. Васько - паэт з маладой душой. Яго творы добра



ўспрымаюцца юнымі слухачамі. І гэта было заўважана на імпрэзе. Ад супрацоўнікаў Лідскага гістарычна-мастацкага музея юбіляру была падарана кніга Уладзіміра Ліхадзедава "Ліда. Падарожжа ў часе".

Але ж на сустрэчу быў запрошаны і сённяшні кіраунік літаратурнага аб'яднання "Суквецце", што пры рэдакцыі "Лідской газеты" Аляксандр Мацulevich. Шаноўны паэт, вядучы карэспандэнт раённай газеты звярнуўся да аўдыторыі з просьбай, калі хто піша вершы, то каб звярталіся да яго, з задавальненнем падтрымае, выслушае і змесціц на літаратурнай старонцы творы. Гэта шанец для маладых асоб, хто спрабуе сябе ў паззіі і такім чынам можа патрапіць у друк.

А. Мацulevich таксама зачытаў свае вершы, напісаныя паводле гістарычных падзей, якія адбываліся на тэрыторыі Лідчыны.

У сваю чаргу куратар Дома Таўлай Алеся Хітрун падзяліўся гісторыяй дома, у якім жыў В. Таўлай, расказаў пра свой асноўны накірунак у працы - пра навукова-даследчую дзейнасць, якую праводзіць у Доме-музее паэта Валянціна Таўлай. Зачытаў свае вершы і гумарынкі.

Для знаёмства з творчасцю Уладзіміра Васько і Аляксандра Мацulevicha былі прадстаўлены зборнікі і іншыя архіўныя матэрыялы.

*Алеся Хітрун,  
навуковы супрацоўнік Лідскага гістарычна-мастацкага музея.*



**Уладзімір ВАСЬКО**

### На перавалах

На перавалах часу і прасторы  
Задумацца над пройдзеным хачу,  
Бы стужку фільма,  
шлях свой раскручу,  
Які распачынаў малым з каморы.

На ім хапала радасці і бед.  
Насі ў абіванікі, і чуні.  
Каровы голас мой спрасоння чулі,  
Іх гнаць у поле давяраў мне дзед.

Зядлы быў да ўражанняў заўжды,  
Як малако, я піў іх на прасторы.  
А зараз мы дзяцей у кватэрах морым  
Без рос і без крынічнае вады.

Матуля-школа, ты маё свято,  
Што далятае з тых пяцідзесятых.  
У вобліках, над партамі прыўзнятых,  
Маё юнацтва весела цвіло.

Настаўнікаў забыць не ў сілах я.  
Яны стаяць і зараз перад мною.  
Іх слова ранній, сонечнай вясною  
Жывуць ва мне і цепляцца штодня.

Салдатам стаў у дзесятнаццаць год,  
Вучыўся поўзаць, бегаць і не гнуцца.  
Дзе наша рота, дзе наш першы ўзвод?  
Эх, хоць бы раз туды  
    ў свой строй вярнуцца.

Была вучоба, быў педінстытут  
І ў сценах школы дух былой сістэмы,  
Дзе мне ўдавалася за сорак пяць мінут  
Апытаць вучняў і тлумачыць тэмы.

Пасля паклікаў журналісцкі шлях -  
І я адчуў, што ў ім мая стыхія.  
Любіў бываць на фермах і ў палях,  
Пісаў і пра часы вайны ліхія.

А зараз завіхаюся на дачы,  
Кашу, капаю, сею і пішу.  
Мне салавей ва ўсім жадае ўдачы.  
Я тут жыву, пацею, не тужу.

### Мой шлях

Не, не знікне майго роду дрэва,  
Бо нікога не кіну ў бядзе.  
Я не з Ліпнішак, я не з Крэва,  
Я адтуль, дзе гніздо на гніздзе.

Шлях праклаў з Ліпічанскае пушчы  
Да лідзян і да лідскіх муроў.  
З паэтычнай падсоленай гушчы  
Браў энергію ў палкую кроў.

Абміналі мяне чарадзеі.  
Лёс кідаў ад мяжы да мяжы,  
Ды ніколі не траціў надзеі,  
Што пачну больш упэўнена жыць.

Палюбіўся мне лідскі затулак  
З феерверкам квітнеючых ліп.  
Тут мой дом, мой трывалы падмурак,  
Мой Парнас, мой славуты Алімп.

### Дуброўня

Стайліся над возерам Дуброўня.  
Калісьці тут Вайдыла з Маняй жыў -  
Дачкой Альгерда,

    стройнай і чароўнай,  
І піраваў, і правіў - не тужыў.

А зараз я ў Дуброўню прыязджаю,  
Лаўлю бліз дамбы спрытных акунёў.  
Якія на нажыўку нападаюць  
З-пад маладых альховых каранёў.

Гляджу, як хаты, яблыні і груши  
Прыгожа адлюстроўвае вада.  
Ніякая спякота не засушыць  
Ні душ людскіх, ні дрэваў, ні атаў.

А як музычна плюскаюцца хвалі  
І дражняцца з прыгнатаю лазой!  
У вёсцы шчасце кавалі кавалі,  
Ну, і мячы ўсім ворагам на зло.

Праедуся па вуліцы памалу,  
Пастаўлю каля плоту дрындует  
І папрашу ў дзяўчыны яркіх мальваў.  
Яна ўсміхнецца: "Ты, відаць, паэт?"

Гісторыйяй багата вёска гэта.  
Тут пабываў славуты князь Міндоўг.  
Выходзіць трактарыстаў і паэтаў,  
Жыві, Дуброўня, тысячи гадоў.

### На змярканні

Асенні сутунак, задумліва-ціхі.  
А птушкам утульна  
    пад цёплай страхой.  
Стары верабей з маладой вераб'ихай  
Схаваліся дзесяці на крокве старой.

Шпакі адляцелі, шпакоўні пустуюць.  
Апошнія лістотаю плача вярба.  
Каровы разжоўваюць сечку тугую,  
Слюнявячы корм на шурпатых зубах.

Сутунак... Я помню, як некалі ў хаце  
Сядзелі на лавах старыя дзядзькі.  
Былі ў іх шапкі - лата на лаце,  
А на нагах ва ўсіх - хадакі.

Расказвалі былі, часцей - небыліцы  
Альбо ўспаміналі бабуль і дзядоў,  
Ці коньмі, бывала, любілі хваліцца,  
Ці гаманілі пра нораў катоў.

Такая карцінка запала ў памяць.  
Тады мне было мо чатыры гадкі,  
Ды я ўжо ведаў кульбачку і лямяць,  
Вучыўся ў мамы размотваць маткі.

### Так праста

Так ярка росы зіхаціць,  
так шпарка дзядзькі з вудай крохыць,  
так смела новы дзень прарочыць,  
што шчасце будзем з неба браць.

Так здатна яблыні цвітуць,  
так спрытна мёд збіраюць пчолы,  
так шчыра моляцца анёлы,  
каб нас нікто не здолеў здзымуць.

Так ціха рыбакі стаяць  
на сонным беразе Лідзейкі,  
так хораша смяюцца дзеўкі,  
што бляск вачэй іх не суняць.

Так праста ўвесь сусвет абняць,  
так мірна круцяцца планеты,  
так звыкла сноўдаюць паэты,  
каб дзе хоць што надрукаваць.

Так гучна коціца цягнік  
па мосце - вунь! - на Маладзечна.  
Няхай так будзе ў свеце вечна,  
каб подых радасці не знік.

Так хораша ступаеш ты  
у скверыку па тратуары  
і рассяваеш шчодра чары  
на хлопцаў бравых, маладых.

Не праста мне цябе абняць:  
баюся моцнай аплявухі.  
Хто я? Пазік аблавухі.  
Табе ж раўні не падабраць.



## Чым запомніўся лідскім школьнікам Год народнага адзінства

Завяршыўся 2021 год, а разам з ім Год народнага адзінства ў Беларусі. Гэты год стаў для кожнага жыхара нашай краіны сівалам павагі да наших продкаў, сівалам гонару за нашу багатую на падзеі і асобы гісторыю, сівалам сяброўства шматнацыянальной дзяржавы.

Навучэнцы 11 лідской школы на працягу ўсяго календарнага года прымалі актыўны ўдзел у шэррагу мераўпрыемстваў, прымеркаваных да Года народнага адзінства. Вучні сустракаліся з цікавымі людзьмі, здзяйснялі незабыўную экспкурсію па Беларусі, знаёмліся з аб'ектамі гістарычно-культурнай спадчыны, спазнавалі народныя промыслы і рамёствы.

Падводзячы вынікі Года народнага адзінства, дзелячыся ўспамінамі пра самыя запамінальныя падзеі адыходзячага года, вучні 9Б класа вызначылі "Топ-5" самых яркіх мераўпрыемстваў.

Першае месца было аддадзена "Алеі адзінства", якая была закладзена ў двары ўстановы адукацыі. Навучэнцы старэйших класаў і педагогі дружна 17 верасня ў Дзень народнага адзінства ў двары школы высадзілі саджанцы тут.

На другім месцы - презентацыя кнігі У. Ліхадзедава "17 верасня. Дзень народнага адзінства". Кніга ўразіла ўсіх сваім каларытам, падборкай фотаздымкаў тых гадоў, калі фарміравалася беларуская дзяржаўнасць.

На трэцім месцы - знаёмыя з перыядычнымі факсімільнымі выданнямі Беларусі 20-30 гадоў XX стагоддзя, а таксама з гісторыяй раённага выдання "Лідская газета", якая за сваю 80-гадовую гісторыю змяніла



некалькі называў "Сцяг працы", "Уперад". Пагартаць старонкі газет, прачытаць, аб чым друкавалі шмат гадоў таму - гэта стала ўнікальной магчымасцю для сучасных дзяцей. Сёння не ў кожным доме можна знайсці такія рарытэтныя экспанаты.



На чацвёртай пазіцыі размясцілася акцыя "За любімую Беларусь". Кожны ўдзельнік акцыі, якую правялі

**Наталля АНАШКЕВІЧ,**  
класны кіраўнік 9Б класа  
сярэдняй школы № 11 Ліды

### Адрес рэдакцыі:

231282, г. Ліда, вул. Лётная, 7а.

### Адрес для паштовых адпраўленняў:

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: sejlawicz@gmail.com, kajety@list.ru

### Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Газета падпісаны да друку 10.01.2022 г.

Фармат А-4.  
Аб'ём 2 друкаваныя аркушы.

Аўтары цалкам адказныя  
за падбор і дакладнасць  
прыведзенай інфармацыі.  
Рэдакцыя рукапісы не  
вяртае.

Газета размяшчаецца на сайтах: <http://nslowa.by/>; <http://pawet.net/>; <http://kamunikat.org/>; <http://belkiosk.by/>

Дазваляеца самастойная раздрукоўка на паперу.